

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 255 (5929) 4 лістапада 1937 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

Старая Расія была ўбогая і бясільная. Совецкі Саюз за дваццаць год стаў магутнай і багатай краінай соцыялізма. Няхай жыве наша Кастрычніцкая рэвалюцыя, якая прынесла шчасце працоўным СССР!

(З лозунгаў ЦК ВКП(б) да XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі).

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦА ДА ВЫБАРАУ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР

З кожным днём усё больш і больш разгортаецца выбарчая кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Працоўныя нашай вялікай соцыялістычнай радзімы з вялізарным уздымам і патэнцыйным рыхтуюцца да знамянальнай даты — гістарычнага дня 12 снежня, каб зноў раз прадэманстраваць сваю бязмежную любоў і веру да вялікай комуністычнай партыі, вялікага і любімага правадзіра народаў таварыша Сталіна.

— Нашы галасы мы аддадзім за вялікага гоніма чалавечства — таварыша Сталіна, яго верных саратнікаў. Нашы галасы мы аддадзім толькі лепшым сілам нашай радзімы — у адзін голас за вялікі працоўныя на многалюдных перадыбарных сходах.

Гэта выражэнне сваёй волі працоўныя ірка прадэманстравалі літаральна на ўсіх агудных сходах, перадыбарных нарадах, дзе беспартыйныя разам з комуністамі дружна намячалі і вылучалі дастойных дэпутатаў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей.

І ў кожным выступленні працоўнаў, у думках кожнага працоўнага было свабоднае пачуццё гарачага патрыятызма, любоў і адданасці да сваёй радзімы, да вялікай партыі Леніна — Сталіна, да любімага правадзіра таварыша Сталіна, пад кіраўніцтвам якога наша краіна з драпаў гой ператворана ў ўбогай і бясільнай у магутную і багатую краіну, дзе пабудавана соцыялістычнае грамадства, дзе вольна і радасна жывецца працоўным горала і вёскі.

Вялікая Кастрычніцкая соцыялістычная рэвалюцыя дала советскаму народу не толькі найвялікшыя палітычныя правы, але і велізарны матэрыяльны багаты. Гэта агульнае на прыкладзе свайго жыцця кожны грамадзянін нашай радзімы. І зараз, калі ў краіне разгарнулася самая масавая за хваццё год палітычная кампанія — падрыхтоўка да выбараў вярхоўнага органа советскай улады, — між іншым працоўныя сустракаюць гэту найвялікшую падзею небывалым уздымам палітычнай актыўнасці.

Весткі, якія ідуць з фабрык, заводаў, калгасаў, саўгасаў, літаральна з усіх куткоў рэспублікі, ірка свечалі аб вялікім развороте агітацыйна-прапагандаўскай работы сарот працоўных. З'явіліся новыя тысячы агітатары з рабочых, калгаснікаў, інтэлігентных, якія выгучылі большыя словы ў гучуе мас. Большыя агітацыя прынялі ў агуль саі насельніцтва. Тысячы людзей — лепшых прадстаўнікоў працоўных — вылучаны ў ўчастковыя выбарчыя камісіі, якія дзейна рыхтуюцца да спадзяваннага выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Але было-б значнае значэнне сёння, што да выбараў ужо ўсё гатова, усё забяспечана, усё зроблена для таго, каб усё выбарчыя прынялі ўдзел у выбарах вярхоўнага органа советскай улады. Для таго, каб забяспечыць удзел усіх выбарчых у выбарах, падобна яшчэ казасельскай агітацыйна-прапагандаўскай і арганізацыйнай работы. Трэба яшчэ вельмі многа зрабіць, каб падрыхтаваць кожнага выбарчых да выбараў. Усё, што зроблена да гэтага часу — гэта толькі пачатак работы. Галоўнае яшчэ наперадзе. 38 дзён, якія атэліся за 12 снежня, павінны быць запоўнены крэатыўнай работай па падрыхтоўцы літаральна ўсіх выбарчых да найвялікшага ўсёнараднага свята.

Між тым у раздэ гаралоў і раёнаў замест таго, каб шырыць агітацыйна-прапагандаўскую работу, ахвоты агітацыйныя новыя саі насельніцтва, паленшыль якасць агітацыйна-прапагандаўскай работы, сталі згортаваць дэ. Сігналы, паступаючыя з Віцебска, Магілёва, Халопеніцкага, Барэвінскага, Чырвонаслабоцкага і іншых раёнаў, свечалі, што за апошні час агітацыйна-прапагандаўская работа аслабла, заняці ў многіх гуртках зрываюцца, агітатары не інструктуюцца, за іх работай не сочаць. Многа калгаснікаў і аднаасобнікаў у збэн. хатніх гаспадарчых, саматужнікаў, пенсіянераў у гораліе яшчэ не ахвотны тодэсней большыя агітацыйны.

Такія адносны асобных кіраўнікоў партыйных і советскіх арганізацый да падрыхтоўкі да выбараў зусім неспрыяны. Наступішае супакаенне толькі на-рчку власявым ворагам, якія, карыстаючыся

бяздзейнасцю мясных арганізацый, разгортваюць сваю падрыўную работу.

Рашаючае значэнне ў выбарчай кампаніі будзе мець арганізацыйная і агітацыйна-прапагандаўская работа на выбарчых участках. Між тым, рад партыйных і советскіх кіраўнікоў гэтай лентральнай задачай не займаюцца. Узяць хоць-бы пытанне аб складанні спісаў выбарчых участкаў. Кіраўнікам гарадскіх, раённых і сельскіх советаў даўно вядома з Палажэння аб выбарах, што яны не павінны адказваць за свечасовае складанне спісаў выбарчых участкаў, што спісы павінны быць складзены дакладна і акуратна. Між тым, рад горсоветаў, райвыканкомаў і сельсоветаў безадказна аднесліся да гэтай важнейшай справы.

Хіба гэта не значыства, калі менскі горсовет, Віцебскі райвыканком у спісах бытаюць і скажваюць просвішчы, іменны выбарчых участкаў, перадыбарчых гэту адказную работу другаральным асобам, збываюць, што ад таго, як будзе складзены спіс аздэжыць, уздзел або пудзел выбарчых участкаў у галасаванні.

Не інакш, як варожым актам можна казасельскае той факт, што ў Сведскім сельсавеце Рачыцкага раёна пазбылі выбарчых правы глухых і слыхалых. Тут старшыня сельсовета т. Карака разпарадзіўся не ўключыць глухых у спіс. Гэты факт вельмі інакш расцэньваць, як іменне варожых элементаў выкідаць незалежнае сарот выбарчых участкаў і гэтым самым нашкодзіць советскай улады.

Наўрад ці трэба даказваць, якое велізарнае значэнне мае падбор людзей за ўчастковыя выбарчыя камісіі. Сюды павінны быць пасланы самыя лепшыя людзі, да каіпа адданыя справе партыі Леніна — Сталіна, партыйныя і не-партыйныя большыя. Між тым, сігналы, паступаючыя з месці, гавораць, што ў асобных раёнах працяглена непадушчална палітычная дыскваліфікацыя, страта рэвалюцыйнай пільнасці пры падборы людзей у выбарчыя камісіі.


У Камянопкім сельсавеце Уздзельскага раёна ў члены выбарчай камісіі вылучылі А. Гауба, якому калгаснікі не адказваюць палітычнага даверу. У Магілёўскім сельсавеце Вірэвінскага раёна ва ўчастковую выбарчую камісію ўключылі Савіта Давіду, выключанага з партыі за ўтойванне свайго кулацкага паходжання, чалавека палітычна неаддэнага.

Факты пранікнення ў выбарчыя камісіі чужых людзей гавораць аб прыгугленні палітычнай пільнасці кіраўнікоў Уздзельскага і Вірэвінскага раёнаў. Яны абавязаны быць забяспечыць палітычна найзвычайны склад выбарчых камісіі. Гэтыя факты павінны быць спелыя аб-мірковаваны раённымі партыйнымі агітацыйнымі. Памылкі трэба неадкладна выправіць. У выбарчых камісіях павінны быць людзі, якім масы давараюць, людзі палітычна крыптална чыстыя, непагугнены ні ў чым.

Трымаючае становішча ў раздэ раёнаў з падрыхтоўчай памышканняў пад выбарчыя ўчасткі. У Менскім раёне, прыклад, памышканні яшчэ не ўсюды выначаны. Да абсталявання не прыступлена. А між тым дзень выбараў не за гарамі. Трэба пакласці капец дыскваліфікацыі адносінам да такога важнейшага пытанна, як падрыхтоўка памышканняў пад выбарчыя ўчасткі. Пад выбарчыя ўчасткі трэба аддесці самыя лепшыя, самыя прасторныя памышканні, іх трэба культурна абсталяваць, у іх павінна быць чыста, светла, цёпла і ўтульна. Памышканне выбарчага ўчастка павінна разаваль воча кожнага выбарчых.

«Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» чотка і ясна выначае ўсю многаранную арганізацыйную работу па падрыхтоўцы да выбараў. Выразна і навізнае выначэнне выбарчага зкона грамадзянам у гістарычны дзень — 12 снежня — прыняць удзел у выбарах свайго вярхоўнага органа.

Выбары ў Вярхоўны Совет СССР — сур'ёзны экзамен для ўсіх партыйных арганізацый, для кожнага члена партыі. Кіраўнікі арганізацыйнай і агітацыйна-прапагандаўскай работы членаў партыі, непартыйных большыкоў павінны забяспечыць поспех выбараў у вярхоўны орган нашай соцыялістычнай радзімы.



Да дваццатай гадавіны Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі. НА ЗДЫМКУ: Владзімір Ільіч Ленін гутарыць з пучіпаўцамі ў Смольным: — «Колькі гармаў вы можаце даць?» Малюнак мастака Н. Васільева (СФ).

АБ ІЛЬГОТАХ ПА АБАВЯЗКОВЫХ ПАСТАЎКАХ МАЛАКА ДЗЯРЖАВЕ

Пастанова Совета Народных Камісараў Саюза ССР

Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанаўляе:

1. Зняць поўнасоце надзюмікі за падрыхтоўку да 1936 год уключна па абавязковых пастаўках малака дзяржаве як з калгасных двараў, так і з аднаасобных гаспадарак.
2. Вызваліць усю калгасныя двары і аднаасобныя гаспадаркі ад абавязковых паставак малака дзяржаве па яла-вых дварах.
3. Апрача таго, устанавіць з 1 студзеня 1938 года, замест раней устаноўленых скідак у 10 проц., новыя скідкі з абавязковых паставак малака дзяржаве для калгаснікаў тых калгасаў, якія маюць малачна-таварыня фермы, у залежнасці ад колькасці кароў у ферме, а іменна:
 - а) для калгаснікаў тых калгасаў, якія маюць у малачна-таварыня ферме ад 5 да 15 кароў, устанавіць скідку з асобістых абавязальстваў калгаснікаў па пастаўцы малака дзяржаве 20 проц;
 - б) для калгаснікаў тых калгасаў, якія маюць у ферме ад 16 да 25 кароў, устанавіць скідку з асобістых абавязальстваў калгаснікаў па пастаўцы малака дзяржаве 30 проц;
 - в) для калгаснікаў тых калгасаў, якія маюць у ферме ад 26 да 50 кароў, устанавіць скідку з асобістых абавязальстваў калгаснікаў па пастаўцы малака дзяржаве 50 проц;
 - г) для калгаснікаў тых калгасаў, якія маюць у ферме звыш 50 кароў, устанавіць скідку з асобістых абавязальстваў калгаснікаў па пастаўцы малака дзяржаве 60 проц.

Старшыня Совета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАУ.

Кіраўнік спраў СНК Саюза ССР Н. ПЕТРУНІЧЭУ.

Масква, Крэмль, 2 лістапада 1937 г.

АБ БЕСПЕРАБОЙНАЙ РАБОЦЕ ЧЫГУНАК У ДНІ КАСТРЫЧЫНІКІХ СВЯТ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР І ЦК КП(б)Б.

Совет Народных Камісараў БССР і ЦК КП(б)Б пастанаўляюць:

1. Абавязваць усё гаспадарчыя нархматы, арганізацыі і ўстановы забяспечыць у дні Кастрычніцкіх свят 7 і 8 лістапада нармальную кругласутачную работу на чыгуначным транспарце па выкананню плана перавозак і бесперабойна працягненне да пагару, а таксама выгрузкі і вывазу грузаў са станцыі.
2. Указчы кіраўнікам гаспадарчых нархматаў, арганізацый і ўстаноў, што яны насуць персанальную адказнасць за зрыў работы на чыгуначным транспарце ў дні Кастрычніцкіх свят.
3. Совет Народных Камісараў БССР і ЦК КП(б)Б абавязваюць старшын менскага, гомельскага і віцебскага горсоветаў, старшын арквыканкомаў і райвыканкомаў, сакратароў гаркомаў і райкомаў прыняць з свайго боку меры, забяспечваючы бесперабойнае працягненне гаспадарчых арганізацыйных свай грузаў да пагару, а таксама выгрузкі і вывазу грузаў са станцыі 7 і 8 лістапада наоўні са звычайнымі рабочымі дзямі.

Старшыня СНК БССР А. КАВАЛЕУ.

В.а. сакратара ЦК КП(б) Б. ЛЯВІЦКІ.

Менск, 3 лістапада 1937 года.

АТРАД ТАВ. ВАДАП'ЯНАВА ЗВАРОЧВАЕЦА НА МАЦЯРЬК

2 лістапада, раніоў атрад Героя Советскага Саюза тав. Вадап'янава ў складзе самалёту «Н-170» — тав. Вадап'янава, «Н-171» — Героя Советскага Саюза тав. Малакава і «Н-172» — Героя Советскага Саюза тав. Алексеева вылечыў з мясца Жаланія і ўзяў курс на малярык. Неўзабаве пасля старта надвор'е стала псавацца. Атрад усё-ж рашыў праівацца. У 10 гадзін 35 мінут самалёт тав. Алексеева першым зрыў паасадку на берагу заліва Благаталучча. У 14 гадзін палібіў маляк Мешчыкава на Новай зямлі ўдала спусціўся самалёт тав. Вадап'янава. У 15 гадзін зрыў паасадку ў Амэрге самалёт тав. Малакава. Апошнія мінуты палёту тав. Малакава прышлося змагацца з мяцелью, а пасадку рабіць пры багнасці ў 50 метраў у 11-бальны шторм. (БЕЛТА).

ВІЦЕБСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧАЯ АКРУГОВАЯ НАРАДА АДНАГОЛОСНА ВЫЛУЧЫЛА КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТАВАРЫШАў СТАЛІНА, МОЛАТАВА, КАГАНОВІЧА, КАЛІНІНА, ВАРШЫЛАВА, ЕЖОВА, ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ ПЕРШАГА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. ВОЛКАВА, СТАРШЫНІО СОВНАРКОМА БЕЛАРУСІ ТАВ. КАВАЛЭВА.

КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫАНАЛЬНАСЦЕЙ ТАВ. ЛЯВІЦКАГА І НАМЕСНІКА СТАРШЫНІ КАЛГАСА ІМЯ ВАРШЫЛАВА, ВІЦЕБСКАГА РАЕНА, ТАВ. ВЛАСЕНКАВА И. П.

470 прадстаўнікоў, выбарчых Віцебскай сельскай выбарчай акругі, сабраліся ў клубе металістаў на перадыбарную акруговую нараду. Нарату адкрылае старшыня Віцебскай сельскай акруговай выбарчай камісіі тав. Матвееў. Упамінане імя правадзіра нарады таварыша Сталіна выклікае бурну лікаванія і захвалення, доўга незмаўкачую авяшчу. Пад гарачыя апалдыменты ўсяго зала выбарцаў гавароны прэзыдум і складзе членаў палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным.

Першае слова атрымлівае званыі калгаснік сельгасарцелі імя Чырвонай Арміі, Віцебскага раёна Раўкоў Іякаў.

Сваю гарачую прамову тав. Раўкоў пачынае з успамінаў мінулага працяглага жыцця. Ён упамінае эпізод, калі яго бацьку — прыгонага мужыка — памешчык зб'ў розгамі, а потым прышлося выгнанаць пруты з яго пела. Аб гэтым выпадку, — гаворыць тав. Раўкоў, — мне неаднарадова расказаў мой бацька, абавязваючы горкімі слязямі.

— Я пражыў 56 год, з іх 36 год — гэта годы тора і слёз і 20 год — свабоднай працы і вольнага жыцця. Я бязмежна рад, што дажыў да такога шчаслівага, заможлага жыцця. Я асабіста адчуў ішч адно вялікае шчасце — бацьчы і чужы намага дарогага правадзіра і настаўніка таварыша Сталіна на I Усеаюзным з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў, дэлегатам якога я быў. Вобіт таварыша Сталіна навеі астэўся ў майй памыці.

Ад шырага сарца, з вялікай радасцю я перадаю вам ларучэнне працоўных Віцебскай сельскай выбарчай акругі — вылучыць першым кандыдатам у Совет Саюза нашага вялікага правадзіра і настаўніка, роўнага бацьку і друга, калгаснікаў, таварыша Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Ары. ЗАРУБЕЖНЫ.

ПАТРУСЬ БРОУКА

ЧАКАНЫ ДЗЕНЬ

Намільжэ ён, чаканы дзень, Па светлых вуділах прайду... Прыду. Вазьму свой білетэнь І ў скрынку горда пакладу. Яму аддаў я думак шмат, І валасць сэрцам прабяжыць. Што голас мой з баймаі ў рад На варту стане на мяжы. Што будзе ён яшчэ далей Па акіянах бурных плянь, Што ён з пілатам вышэй Над ордным краем узляціць, Што уражам на зямлі, Ён будзе красаваца, спец, Памят калгаснае сям'і Застольнай песняю звіноць. Адаўшын голас свой за тых, Хто нас яднаў сваім жыццём Ішоў па плошчах гарадскіх Прайдуся і гаспадаром. Сустрапу там сяброў сваіх, Убачу радзны народ — І аднагодкаў і старых. І юнакоў па хваццё гол. Мы будзем дзень той усаўдаць, Што воляй Сталіна прышоў. І славу Сталіна вітаць Вясковым морам галасоў.

НАПЯРЭДАДНІ XX ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА НОВЫ РЭКОРД СТАХАНАЎКІ Т. СТАСЕНКА

ЛЕЛЬЧЫЦЫ. 2 лістапада стаханавца сельскагаспадарчай арцелі «Трэці Інтэрнацыянал» Стасенка Марыя Грыгор'ёўна ўстанавіла новы рэкорд па ручноў апрацоўцы ільну і пнякі. За 10-гадзінныя работы дзень яна натрапала 113,6 кілаграма ільну і 112,1 кілаграма пнякі. Разам — 225,7 кілаграма. Заработак гэтага дня складае — 58 працадзён. Гэтым рэкордам тав. Стасенка перакрала свой палярэдні рэкорд, устаювоўлены 24 кастрычніка, калі яна за 9-гадзінны работы дзень апрацавала 167 кілаграмаў ільну і пнякі.

КІРЬЕНКА.

БЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА СТАХАНАУЦА ГІМЕЛЬШТЭІНА

Выдатны стаханавец менскага станкабудніцкага завода імя Кірава слесар тав. Гімельштэйн Нокім дабіўся новай бліскучай перамогі. Уключыўшыся ў перадыбарчыя соцыялістычнае спаборніцтва тав. Гімельштэйн разам са сваім падручным, маладым

рабочым тав. Маляўка, выпусціў у кастрычніку 9 станкоў — піл Гелера, замест 1,8 станка — 500 проц. нормы.

Заработак у тав. Гімельштэйна за гэты месяц склаў 1.150 рублёў, а тав. Маляўка — слесар другога разрада — 537 рублёў.

